

ГРАМАДСКІЯ БУДЫНКІ, тыпала-
гічна разнавіднасць грамадзянскіх
будынкаў побач з жылымі; будынкі,
прызначаныя для абслугоўвання быт.
і грамадскіх патрэб людзей, функцы-
янавання дзярж. устаноў, сферы на-
вукі, культуры, адукцыі, аховы
здароўя, спорту. Па сац. функцы-
ях Г.б. падзяляюцца на адм.-дзела-
вия, культ.-асветныя, відовішчныя,
дзіцячыя, вучэбныя, навук.-даслед-
чых і праектна-канструктарскіх ус-
таноў, транспартныя, гандлёвыя,
быт. абслугоўвання, лячэбныя і азда-
раўленчыя, спарт., культавыя, каму-
нальныя і інш. Велічыня, умяшчаль-
насць, архіт.-планіровачныя якасці
Г.б. дыферэнцујуцца ў залежнасці
ад ступені (штодзённага, перыяд.,
эпізадычнага) карыстання, радыуса
абслугоўвання, функцыяналь-
ных асаблівасцей (спецыялізаваныя,
шматфункцыянальныя комплексы).

Г.б. вядомы з часоў стараж. цы-
вілізацый (храмы, палацы і інш.). У
эпоху Антычнасці распаўсюджан-
не атрымалі адм.-дзелавия будынкі
(булеўтэрый, прытанеі, куры, экле-
сіястэрый), вучэбна-спарт. (гімнасіі,
палестры, стадыі), гандлёвыя (табер-
ны, мацэлумы), культ.-відовішчныя
(тэатры, цыркі), б-кі, для трапез (да-
мы сімпозіяў), тэрмы і інш. У Бела-
русе Г.б. атрымалі пашырэнне з часоў
сярэдневякоўя. У перыяд феадалізму
ўзводзіліся замкі (*Лідскі замак, На-
вагрудскі замак, Крэўскі замак, Мір-
скі замкавы комплекс і інш.*), ратушы
(*Віцебская ратуша, Чачэрская рату-
ша, Мінская ратуша, Нясвіжская ра-
туша і інш.*). Архітэктура 17—19 ст.
вядома пабудовамі палацаў (*Ружан-
скі палацавы комплекс, Крычаўскі па-
лац, Шчучынскі палац, Косаўскі палац
і інш.*), банкаў (камерцыйны ў Гоме-
лі, Гомельскага філіяла Руска-Азіяцка-
га банка будынак). У 20 — пач. 21 ст.

ГРАМАТА



Да арт. Грамадскія будынкі. Гандлёвы цэнтр «Аляксандраў пасаж» у Мінску.

ўзвядзены новыя будынкі вакзалаў (Брэст, Віцебск, Гродна і інш.), офісных цэнтраў (офісны комплекс «XXI стагоддзе» ў Мінску), тэатраў (Магілёў, Гродна), крытых рынкаў (Камароўскі рынак у Мінску), палацаў культуры (Палац культуры Белсаў-прафа ў Мінску), кінатэатраў («Кастрычнік» у Баранавічах, «Беларусь» у Брэсце і Мінску), цыркаў (Гомельскі дзяржаўны цырк, Беларускі дзяржаўны цырк), выставачных павільёнаў (Нацыянальны выставачны цэнтр БелЭкспа ў Мінску) і інш. Г.б. ўдзельнічаюць у фарміраванні маст. вобраза грамадскіх цэнтраў гарадоў і сельскіх нас. пунктаў.

У 2-й пал. 20 — пач. 21 ст. Г.б. Беларусі ўзводзіліся па тыповых і індывид. праектах. У пач. 21 ст. рэканструяваны будынкі Нац. акадэмічнага Вял. тэатра оперы і балета Рэспублікі Беларусь, цырка ў Мінску. На сучасным этапе побач з узвядзеннем жылля прыярытэтным кірункам у архітэктуры стала будаўніцтва аб'ектаў спарт. прызначэння (шматфункциянальны комплекс «Мінск-Арэна», *Minsk-Arena*; футбольны манеж; лядовыя палацы спорту ў Мінску, Брэсце, Віцебску, Магілёве, Гомелі, Гродне, Баранавічах і інш.; лёгкаатлетычныя манежы ў Брэсце, Магілёве). Інтэн-

сіўна будуюцца гандлёвые цэнтры («Аляксандраў пасаж» у Мінску, «Астор-Вест» у Брэсце, «Веста» ў Віцебску, «Максімус», «Магніт» у Магілёве), гасцініцы («Еўропа» ў Мінску, «Лучоса» ў Віцебску), банкі (будынкі «Прыёрбанка» ў Лідзе, «ААБ Беларусбанка» ў Віцебску, Гомелі, Гродне), мед. цэнтры («Экамедсэрвіс», «Нардзін» у Мінску).

Літ.: Архітектура общественных зда-
ний. М., 1980; Филимонов С.Д. Ар-
хітектура общественных зда-
ний Бе-
лоруссии. Минск, 1985; Архітектура
Советской Белоруссии. М., 1986; Архи-
тектурная новинка на берегу Сожа // Ар-
хітектура и строительство. 2000. № 4.

Ю.Ю. Захарына.

Да арт. Грамадскія будынкі. Лядовы палац у г. Баранавічы.

